

## Рыштаванні Бацькаўшчыны

# ПАЛАЦЫ, ПАРКІ, СЯДЗІБЫ

## На Брэстчыне вядзецца вялікая работа па аднаўленні гісторыка-культурных аб'ектаў


Цяпер абстаноўка паспрыяла таму, каб летам не выбірацца ў далёкія падарожжы, а наведаць свае славутыя мясціны. Можна палявацца прыгожасцю архітэктуры, згадаць гісторыю, адкрыць для сябе новае і паказаць дзецям тое, чым варта ганарыцца. А паглядзець ёсць на што. Напрыклад, на Брэстчыне за апошнія два дзесяці гадоў шмат зроблена па адраджэнні помнікаў гісторыі і культуры. Работа працягаецца: у нас адраджаныя раскошныя палацы — Ружанскі, Косаўскі, якія нярэдка называюць замкамі. Мы з нуля аднавілі сядзібы слаўных землякоў — Адама Міцкевіча, Тадэвуша Касцюкі, на падыходзе дом Напалеона Орды. Ёсць узнятыя з руін больш сціплыя, але не менш значныя помнікі даўніны, якія адлюстроўваюць культурны код сваёй эпохі і нясуць у сабе адбітак духоўнага свету продкаў.

Паводле яго слоў, на набліжэйшы час запланаваны пошукі кавяры і навукова-праектныя работы па кансервацыі цэнтральнага корпуса з аркадамі. Пра аднаўленне пакуль гаворка не ідзе, але і кансервацыя — рэальны крок да захавання гэтай жамчужыны архітэктуры. Інакш, калі прыйдзе час і знойдуцца сродкі, аднаўляць не будзе чаго.

Сёння палацавы комплекс — адзін з найважнейшых турыстычных аб'ектаў краіны. Музейскі складзеца з чыстоў экспазіцыйных і выставачнай залаў. Працуе сувенирная крама. Папулярнасцю карыстаецца паслуга музейных работнікаў па рэгістрацыі шлюбу ў непаўторнай гістарычнай атмасферы. Гэтую ўрачыстасць праводзіць у зале «Гасцёўня канцлера».

Цяпер вядзецца адбудова ўнутранага цэнтральнага блоку. Тут задуманы шматфункцыянальны культурны комплекс з выставачнымі заламі, невялікай музейнай экспазіцыяй, прасторай для канферэнцый і бальнай залай.

У Белай зале — яе інакш называлі Бальной — па рэдкіх фотаздымках будучы адноўлены сем фрэсак. Унутраным інтэр'ерам удзяляецца шмат увагі. Вернуцца ў інтэр'ер Чорная, і Ружовая залы. Мастакі пакрываюць пазалотай з вельмі тонкай фольгі сцены і столі. Усё як і было — праект створаны ААТ «Брэстрэстаўрацыя» з улікам стылю эпохі. Гэтая ж арганізацыя вядзе работы па праекце афармлення парку. Умова — максімальная адпаведнасць гістарычнаму пратэпту. У Пасадкі было больш за сотню відаў раслін, прычым з усяго свету, у тым ліку экзатычных. Парк хутка ўпрыгожыць лістоўнямі, іншымі хваёвымі дрэвамі, якія ў свой час раслі ў ваколіцах.



Капліца Ажэшкаў у Закозельі.

### РЭЗІДЭНЦЫЯ РОДУ САПЕГ

Адным з першых у вобласці пачалі рэстаўраваць велічны палац Сапег у Ружанах. Сёння гэта гаўлюна славуцасць, гонар і сімвал пасёлка, і не толькі яго. Канцлер Леў Сапег купіў мястэчка ў 1598 годзе і пабудоваў замак. Пры канцлеру гэта была абарончая крэпасць. Да нашага часу мясціны ды турысты часта называюць комплекс будынкаў замка. Але гэта няправільна: былы замак стаў палацам у XVIII стагоддзі пры Міхалі Александрэ з роду Сапег, прадстаўніку галіны роду з гербам «Ліс» (дарэчы, пачатка з названым гербам з'яўляецца адным з найважнейшых экспанатаў музея). Міхалі Александрэ запрасіў у Ружаны саксонскага архітэктара Яна Бекера, які стварыў цудоўны палац, архітэктурай нечым падобны на Версаль. Тады ж Ружаны сталі магнацкай рэзідэнцыяй. У палацы размяшчалі шыкоўную карцінную галерэю, адну з найбагацейшых бібліятэк Еўропы, у 1765 годзе ўзнік прыватны тэатр. Каралі і князі, які стаялі на чале дзяржавы, бывалі там гледцамі.

Шэдэўр архітэктуры цягнуў ад многіх войнаў, аслабела ад апошняй. Засталіся толькі мурны, і яны паступова разбураліся пад уздзеяннем прыроды і вандалных паводзін людзей. Але ў 2008 годзе палац быў уключаны ў дзяржаўную праграму «Замкі Беларусі», пачалася яго рэстаўрацыя. За гэты час многае зроблена: адноўлены ўсходні і заходні флігелі, узвая браня, на якой устаноўлена скульптура святой Ганны. З 2011 года працуе музей, тады ж сталі праводзіць святыя «Ружанская брама».

Нядаўна рэстаўратары ўзяліся за ўсходні корпус. Работы пачалі ў жніўні мінулага года. Аднаўленне вядзецца ў адпаведнасці з чарцяжамі, якія захаваліся ў Варшаве. Фасад ужо ўмацавалі, з керамічнай чарпіцы кладуць дах. Далей будуць працаваць над аднаўленнем унутранага інтэр'ера. На месцы былога тэатра з'явіцца зала са сценамі для тэатральных паставак і канферэнцый. Таксама ў будынку запланаваны кавярня і гасцінічныя нумары.

— На гэтую работу сёлета з рэспубліканскага бюджэту выдаткоўваецца мільён рублёў і каля 500 тысяч рублёў з раённага, — паведаміў гаўлюны спецыяліст у праекце культуры і турызму Рэжысаўскага аб'яўляюцца Арцём БРУХАН.

зей, тады ж сталі праводзіць святыя «Ружанская брама».

Нядаўна рэстаўратары ўзяліся за ўсходні корпус. Работы пачалі ў жніўні мінулага года. Аднаўленне вядзецца ў адпаведнасці з чарцяжамі, якія захаваліся ў Варшаве. Фасад ужо ўмацавалі, з керамічнай чарпіцы кладуць дах. Далей будуць працаваць над аднаўленнем унутранага інтэр'ера. На месцы былога тэатра з'явіцца зала са сценамі для тэатральных паставак і канферэнцый. Таксама ў будынку запланаваны кавярня і гасцінічныя нумары.

— На гэтую работу сёлета з рэспубліканскага бюджэту выдаткоўваецца мільён рублёў і каля 500 тысяч рублёў з раённага, — паведаміў гаўлюны спецыяліст у праекце культуры і турызму Рэжысаўскага аб'яўляюцца Арцём БРУХАН.

### НЕАГОТЫКА З НАЛЁТАМ РАМАНТЫЗМУ

«Звязда» не раз расказвала пра работу па аднаўленні палаца Пуслоўскіх у Івацэвіцкім раёне. Арцём Брухан паведаміў, што першую чаргу палаца плануецца здаць у каліцы гэтага года.

Прыгожы палац у Косаве — унікальны помнік неагатычнай архітэктуры XIX стагоддзя. За сваю гісторыю ён перажыў шмат. Ужо ў канцы пастарулапа стагоддзя імкліва пераходзіў ад аднаго гаспадары да другога, пакуль не быў адданы ў дзяржаўную казну. У час Першай сусветнай вайны палац разрабавалі, каштоўнасці вывезлі за мяжу. Пры Польшчы тут была сельскагаспадарчая школа, дзе навучалі пчаліўства. З пачаткам Вялікай Айчыннай у палацы размяшчаліся нямецкая камендатура, што і адгарапа ракаву ролю. Падчас аперацыі «Баграціён» партызаны спалілі палац. Пажар буйшаваў больш за тыдзень, яго ніхто не тушыў. Ад былога шэдэўра архітэктуры засталася фактычна руіны.

У 2008 годзе, калі работы толькі пачыналіся, будынік так і называлі аб'ект: «Руіны Косаўскага палаца». Бо прыйшлі яны да гурбаў цэглы ды знявечанага фасада, які хаваўся ад вока падарожніка за высокімі дрэвамі. А старажылы расказвалі будынікам пра незвычайныя бяззваны кампазіцыі. Пасадкі кустоў былі закладзены раслінамі розных колераў. Калі яны зацвіталі, то стваралі сабой незвычайную прыгожасць карціны. Бэз цвіў яшчэ некалькі гадоў пасля пажару, пакуль канчаткова не вырадзіўся і не прапаў...

І вось паступова, крок за крокам, палац у стылі англійскай неагатыкі набывае свой ранейшы выгляд. Летась там адкрылі гасцініцу і кавярню, якія карысталіся попытам аж да пачатку пандэміі.

### СЯДЗІБА МАСТАКА, ШТО СПЫНІЎ ЧАС

Варта адзначыць, што не толькі на Брэстчыне — у многіх рэгіёнах краіны помнікі архітэктуры аднаўляюцца на малюнка славутага Напалеона Орды. Ад некаторых аб'ектаў не засталася і каменя, а мы пра іх ведаем толькі па яго работам. Пра Напалеона Орду не раз казалі пра мастака, што спыніў час. Сапраўды, не адно пакаленне абавязана яму важнай архітэктурнай інфармацыяй. І было б несправядліва, каб радаваўся сядзіба мастака і кампазітара ў Івацэвіцкім раёне не адраділася зусім.

На сядзібу Ордаў ва ўрочышчы Чырвоны Двор каля вёскі Варазвічы сродкі выдзелены з Фонду па падтрымцы культуры і мастацтва. Дом, у якім нарадзіўся наш слаўны ўзямляк два стагоддзі таму, згарэў падчас мінулай вайны. Гэта была пабудова з парадным фасадам з чатырма калонамі. Дом меў паўтара дзясятка пакояў, шмат печак і каміны. Толькі літаральна маліла аб дапамозе. Шэдэўр гатычнага мастацтва быў не проста ў аварыйным стане, а ў крытычным. Пра стан капіцы шмат выказваліся ў інтэрв'ю-супольнае. Спрабавалі і сродкі збіраць. Але сабраць не было значна — як кот наплакаў...

Упершыню адну з самых старажытных неагатычных пабудов на Беларусі мне паказваў тагачасны старшыня мясцовага гаспадаркі доктор сельгаснавуку Мікалай Якоўчык. Гэта было ў 2008 годзе. Мікалай Сцяпанавіч на адным дыханні чытаў лекцыю пра гісторыю закозельскіх славуцасцяў і былых гаспадары майнтка Ажэшкаў. Менавіта Якоўчык папалаўся пра тое, каб ваколіцу капіцы расчысцілі ад бур'яну і кустоў, прывялі ў парадка. «Брэстрэстаўрацыя» правяла даследчыя работы, была выраблена праектна-каштавыя дакументацыя. Здавалася, адраджэнне блізка, але нешта пайшло не так. Будаўнікі не прыходзілі, і на вачах пачало валіцца, паводле вызначэння

### РЭДКАЕ ПА КАМПАЗІЦЫІ, ГАРМОНІІ І ЯКАСЦІ ВЫКАНАННЯ

Капліца ў Закозельі апошняга літаральна маліла аб дапамозе. Шэдэўр гатычнага мастацтва быў не проста ў аварыйным стане, а ў крытычным. Пра стан капіцы шмат выказваліся ў інтэрв'ю-супольнае. Спрабавалі і сродкі збіраць. Але сабраць не было значна — як кот наплакаў...

Упершыню адну з самых старажытных неагатычных пабудов на Беларусі мне паказваў тагачасны старшыня мясцовага гаспадаркі доктор сельгаснавуку Мікалай Якоўчык. Гэта было ў 2008 годзе. Мікалай Сцяпанавіч на адным дыханні чытаў лекцыю пра гісторыю закозельскіх славуцасцяў і былых гаспадары майнтка Ажэшкаў. Менавіта Якоўчык папалаўся пра тое, каб ваколіцу капіцы расчысцілі ад бур'яну і кустоў, прывялі ў парадка. «Брэстрэстаўрацыя» правяла даследчыя работы, была выраблена праектна-каштавыя дакументацыя. Здавалася, адраджэнне блізка, але нешта пайшло не так. Будаўнікі не прыходзілі, і на вачах пачало валіцца, паводле вызначэння

Анатолі Федарука, «рэдкае па кампазіцыі, гармоніі і якасці выканання, лятным дэкорам, дэкаратывным ліццём збудаванне, і не толькі ў Беларусі».

У 2018 годзе крыжы і шпіль знялі падчас першачарговых мер па выратаванні — яны маглі проста абрыцца. Але сродкаў не знаходзілася. Тады на кансервацыю аб'екта ў Драгінскім раёне выдзелілі 50 тысяч рублёў з грошай, заробленых на суботніку. Сёлета з Прэзідэнцкага фонду па падтрымцы культуры і мастацтва накіравана 348 тысяч рублёў, 200 тысяч выдаткаваў мясцовы бюджэт. Уся сума пойдзе на кансервацыю. З часам, калі знойдуцца сродкі, капіцы, вядома, можна бурдэ аднавіць. Але да таго часу праведзена належным чынам кансервацыя падоўжыць жыццё ўнікальнага помніка архітэктуры і зробіць яго прыцягальным турыстычным аб'ектам.

На сядзібным комплексе ў Грушаўцы Ляхвіцкага раёна рэстаўрацыя вядзецца пераважна за сродкі еўрапейскага гранта. Гэта сумесны праект Еўрасаюза і Ляхвіцкага райвыканкама. Дарэчы, аднаўленне сядзібнага дома Рэйтанаў спецыялісты праводзіць з улікам малюнка Напалеона Орды. Першую чаргу рэстаўрацыйных работ у Грушаўцы плануецца завяршыць да канца наступнага года. Тут размяшчалася шматфункцыянальны культурны цэнтр.

Ёсць прыклады, калі гістарычныя аб'екты аднаўляюць рэлігійна абшчына. Так было, напрыклад, з касцэлам у Воўчыне. А ў Баранавіцкім раёне шчырае вясковы святар. Руплівец і падзвіжнік Георгій Сапун знашоў месцазнаходжанне і адрозна дзве прыгожыя царквы: адну ў Пачавае, другую, унікальную трохкутную, — у вёсцы Вялікая Свартова.

Побач са згаданым Воўчынам размешчана цікавая гістарычная сядзіба ў Грымячы. Яе некалькі разоў куплялі розныя бізнесмены, але не аддзі з іх не даўся свае планы адраджэння да фіналу. «Гэтым разам аб'ект набыў, здаецца, падрыхтаваў з сур'ёзнымі намерамі, — заўважыў Арцём Брухан. — Будзем спадзявацца, што і ў Грымячы неўзабаве паедуць турысты».

### НАКІРАВАНА Ў БУДУЧЫНЮ

Брэстчына вельмі багатая на гісторыка-культурныя аб'екты, якія маюць каштоўнасць. У афіцыйным спісе іх значыцца 777. Насамрэч — нашам болей. Апошнімі дзесяццямі адраджаліся, прыводзілі ў парадка многае. Да тых вялікіх палацаў, пра якія сказана, можна дадаць імя Вялікага князя Яраслава Брэсцкага раёна, дзе ў 1917 годзе было заключана гістарычнае перамір'е, якое азначала канец Першай сусветнай вайны. Сядзіба адноўлена ў 2013 годзе.

Хай сабе невялікая, але значныя аб'екты аднаўляюцца з пры-



Ружанскі палац.

**Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3»**  
14 июля 2020 года в 15.00 проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел. 23-64-24, 28-41-00.

2. Наименование имущества и его местонахождение, начальная цена:

3. Старый цех – капитальное строение, инв. № 710С-4255, с железобетонным ограждением площадью 543,0 кв. м. – Цементный склад, инв. № 1878. Реализуемое имущество расположено по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бакхарова, 278В.

4. Начальная суммарная цена продажи – 81 625,00 белорусского рубля с НДС.

5. Информация о земельном участке. Старый цех и цементный склад расположены на земельном участке с кадастровым номером 74100000000702895, площадью 0,4454 га, находящемся в срочном возмездном владении и пользовании (договор аренды земельного участка № 109 от 12.09.2019).

6. Дата, время и место проведения аукциона: 14.07.2020 в 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

7. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 10.07.2020 г.; время: 17.00. При подаче заявления лица, желающего принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

8. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.

9. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить организатору аукциона задаток в размере 10% от первоначальной стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB3012192410119330000, код BPSB3012192410119330000 в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

10. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола победителя аукциона (предметендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона.

11. Сроки подписания договора купли-продажи имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона (предметендентом на покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона копий платёжных документов, но не позднее 5 рабочих дней.

12. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г.

13. Извещение о проведении повторного открытого аукциона по продаже вышеуказанного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликовано в газете «Звязда» и на сайте ОАО «ДСТ № 3»

**Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 3»**  
15 июля 2020 года в 15.00 проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества

1. Наименование продавца – организатора аукциона, его место нахождения и контактные телефоны: ОАО «ДСТ № 3», г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, тел. 23-64-24, 28-41-00.

2. Наименование имущества и его местонахождение, начальная цена:

Сведения о предмете аукциона ЛОТ № 3	Начальная цена по оценке на 01.07.2020 г. без НДС	Местонахождение имущества	Сумма задатка, бел. руб.
Склад сланцевой золы, площадь 66 м <sup>2</sup>	23 138,10	Могилевская область, Бобруйский р-н, южнее д. Ковали (в районе ст. Телуша)	2 313,00
Подземный ж/д путь не общего пользования			
Битумное хранилище, объем 640 тн	23 138,10	Могилевская область, Бобруйский р-н, южнее д. Ковали (в районе ст. Телуша)	2 313,00
Битумное хранилище, объем 250 тн			
Котельная			
Бытовой корпус			
Склад сланцевой золы, площадь 66 м <sup>2</sup>			
Склад сланцевой золы, площадь 52 м <sup>2</sup>			
Маузерная насосная			
Ограждение из блоков к битумным емкостям			
Здание для битумовара			
Площадка из ж/б плит к КТП			
Покрытие, площадь 1499 кв. м			
Мастерская	23 138,10	Могилевская область, Бобруйский р-н, южнее д. Ковали (в районе ст. Телуша)	2 313,00
Емкость, объем 60 м <sup>3</sup> куб.			
Емкость, объем 60 м <sup>3</sup> куб.			
Емкость, объем 50 м <sup>3</sup> куб.			
Емкость, объем 50 м <sup>3</sup> куб.			
Емкость, объем 2 куб. м			
Нефтерезервуар, объем 4 куб. м			
Емкость, объем 25 куб. м			
Емкость, объем 25 куб. м			
Битумоплавильня, объем 4*10 куб. м			
Зеленые насаждения	23 138,10	Могилевская область, Бобруйский р-н, южнее д. Ковали (в районе ст. Телуша)	2 313,00
Высокоточные электрические сети			
Варстак металлургический			
Канализационная сеть			

3. Информация о земельном участке. Имущество расположено: на земельном участке с кадастровым номером 720882400001000005 по адресу: Могилевская обл., Бобруйский р-н, Ковалевский с/с, южнее д. Ковали, ст. Телуша (участок 2) – земельный участок для содержания и обслуживания битумной базы; на земельном участке с кадастровым номером 720882400001000004 площадью 0,5647 га, расположенном по адресу: Могилевская обл., Бобруйский р-н, Ковалевский с/с, южнее д. Ковали, ст. Телуша (участок 1) – земельный участок для содержания и обслуживания подвездного пути. Правообладателем земельных участков – ОАО «ДСТ № 3» на праве аренды (договора аренды земельных участков № 6/н от 28.03.2016).

4. Имущество расположено на земельных участках, частично загрязненных нефтепродуктами, на территории битумной базы «Телуша» ОАО «ДСТ № 3» ДСУ № 16, Бобруйский район, станция Телуша (от фактора проб и проведения измерений земли (включая почву) на территории битумной базы и протокол проведения измерений в области охраны окружающей среды будут предоставляться участникам аукциона по письменному запросу.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 15.07.2020 в 15.00 по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 34.

6. Место, дата и время окончания приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, кабинет 33; дата: 13.07.2020 г.; время: 17.00. При подаче заявления лица, желающего принять участие в аукционе, подписывает с ОАО «ДСТ № 3» соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

7. Срок возможного снятия имущества с аукциона: за 3 дня до даты проведения аукциона.

8. Участник аукциона за 3 дня до проведения аукциона должен перечислить организатору аукциона задаток в размере 10% от первоначальной стоимости без НДС. Реквизиты текущего (расчетного) счета, на который должна быть перечислена сумма задатка: р/с BY54BPSB3012192410119330000, код BPSB3012192410119330000 в региональной дирекции № 600 ОАО «БПС-Сбербанк», УНП 700049607, ОКПО 03454762.

9. Информация о порядке и сроках возмещения затрат на организацию и проведение аукциона, в течение 10 рабочих дней после утверждения протокола победителя аукциона (предметендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона.

10. Сроки подписания договора купли-продажи имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан победителем аукциона (предметендентом на покупку) в редакции организатора аукциона после возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и предоставления организатору аукциона копий платёжных документов, но не позднее 5 рабочих дней.

11. Порядок, в соответствии с которым проводится аукцион: Положение о порядке организации и проведения аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности ОАО «ДСТ № 3» от 13.04.2017 г.

12. Извещение о проведении повторного открытого аукциона по продаже вышеуказанного имущества ОАО «ДСТ № 3» опубликовано в газете «Звязда» и на сайте ОАО «ДСТ № 3»

**Ликвидатор Торгового унитарного предприятия «Обухово-Сервис» ИП Вакульчик И. А., СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ТУП «ОБУХОВО-СЕРВИС»**

№ лота 1. Наименование лота, его местонахождение: полуприцеп-платформа, MAZ 938662, 2010 г. в., VIN Y3M383662A0010309, Гродненский район, д. Обуховичи. Начальная цена продажи лота: 2871,00 рубля (с НДС).

Сумма шага аукциона: 143,55 рубля (5% от начальной цены). Размер и порядок внесения задатка: задаток 143,55 рубля (5% от начальной цены).

№ лота 2. Наименование лота, его местонахождение: седельный тягач MAZ 6430A5-320-010, 2011 г. в., VIN Y3M6430A580000201, Гродненский район, д. Обуховичи. Начальная цена продажи лота: 16061,00 рубля (с НДС).

Сумма шага аукциона: 803,05 рубля (5% от начальной цены). Размер и порядок внесения задатка: задаток 803,05 рубля (5% от начальной цены).

Продавец по всем лотам: ТУП «Обухово-Сервис», тел. (029) 3667568, факс (0152) 393313. Организатор торгов: ликвидатор ТУП «Обухово-Сервис», Вакульчик И. А.

Дата, время, место и форма проведения торгов по всем лотам: торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Торги состоятся 13.07.2020 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, ул. Лелевеля, 12-32. Срок возможного отзыва от проведения торгов – до 12.07.2020.

До подачи заявки претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим платежным реквизитам: р/с BY34BPSB30121924101174000000 в ОАО «АБС Беларусбанк», БИК АКБВBY2X, УНП 500504989, ТУП «Обухово-Сервис».

Заявления на участие в аукционе с приложением платежного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также: для юридического лица – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, для индивидуального предпринимателя – заверенной копии свидетельства о гос. регистрации, для физ. лица – копии паспорта, принимаются с момента выхода настоящего объявления до 12.00 12.07.2020 по адресу: 2300011, г. Гродно, а/я, 26 или по факсу (0152) 393313, а также по электронной почте: i.vakulich1991@mail.ru.

Победитель торгов либо в случае, когда предмет аукциона продается претенденту на покупку при его отказе от начальной цены, уличенной на пять процентов, возмещает затраты, связанные с организацией и проведением торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. Договор купли-продажи предмета торгов заключается с победителем не позднее 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов обязан оплатить стоимость покупки в течение 30 дней после подписания протокола. Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Гродно, ул. Лелевеля, 12-32, тел. (029) 3667568, факс (0152) 393313. ознакомиться с предметом торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 с предварительным согласованием даты и времени.

**Открытое акционерное общество «Паритетбанк» (Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Киселева, 61а) сообщает, что 24 июля 2020 г. в 11.00 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Паритетбанк» по адресу: Оздоровительный комплекс «Ислочь-Парк», Республика Беларусь, Минская область, Воложинский район, Раковский сельсовет 2/4, 1,8 км западнее а.г. Раков (координаты: 53.980192, 27.014902)**

**Повестка дня:**

- О досрочном прекращении полномочий Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк».
- О выборе нового состава Наблюдательного Совета ОАО «Паритетбанк».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 10 июля 2020 г.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (документами) по вопросам повестки дня 22 – 23 июля 2020 г. с 14.00 до 16.00 часов по адресу: г. Минск, ул. Киселева, 61а, каб. 306 либо 24 июля 2020 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров при прохождении регистрации.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет проводиться с 24 июля 2020 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10.00 до 10.50 часов при предъявлении документов, удостоверяющих личность (подтверждающих их полномочия).

Телефон для справок: 237 76 79.

www.paritetbank.by

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности от 27 октября 2014 года № 5 УНП 100233809.

**ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН**

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 19113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж, карточка, каб. 27, тел.: 8 (017) 296-53-53; 8 (029) 690 54 09. Продавец: ЗАО «Еврохрусталь» (УНП 100120922), в лице антикваризационного управляющего частного предприятия ООО «Юридический момент», тел. +375 (17) 397-73-07.

Первые повторные электронные торги в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) по делу № 563-13Б/2019 будут проведены 17 июля 2020 г. 09.00-16.00 на электронной площадке BELTORGI.BY.

**Предмет торгов – лот № 11992. АВТОМАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЛАКОНОВ**

Местонахождение – г. Борисов, ул. Толстикова, 25. Начальная цена предмета торгов – 11 250,00 бел. руб. без НДС, минимальная цена предмета торгов – 7 500,00 бел. руб. без НДС. Шаг торгов – 5%, задаток – 10% от начальной цены предмета торгов. Телефон для ознакомления и осмотра – +37529 698-53-18.

**Для участия в торгах необходимо:** до 03.07.2020 г. 09.00 по 16.07.2020 г. 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток в размере 7 500,00 бел. руб. на р/с BY33BPSB30121854900139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSB30121854900139330000, получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказать от их проведения не позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся три недели не менее двух допусков участнику в них участия. В ходе торгов начальная цена лота ежедневно, начиная со второго часа проведения торгов при отсутствии ставок на повышение начальной цены, снижается равными долями до минимальной цены лота. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену за лот. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Победитель торгов (предметендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, оплатить административный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов (подробнее – на belorgi.by). Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов – не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее проведенных торгах было опубликовано в газете «Звязда» 12.05.2020 г. и на сайте bankrupt.gov.by

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ДАТЫ ТОРГОВ**

Государственное предприятие «Минский областной центр